

## Тарашкевіч Браніслаў

ЗА ПРАВА ЛЮДЗЬМИ ЗВАЦЦА

Нарадзіўся 20.1.1892 г. ў сялянскай сям'і на Віленшчыне ў засценку Мацюлішкі (цяпер тэрыторыя Літвы). У сям'і размаўлялі па-беларуску, але ў пачатковай школе пачаў чытаць па-польску і па-руску.

У 1911 г. скончыў Віленскую гімназію з сярэбраным медалём і паступіў вучыцца на гісторыка-філалагічны факультэт Пецярбургскага універсітэта. Вывучаў французскую, нямецкую, іспансскую і літоўскую мовы, чытаў па-англійску. Выдатная лінгвістичная падрыхтоўка ў далейшым дазволіла яму працаўаць над граматыкай беларускай мовы, рабіць пераклады з польскай і лацінскай моў.

Універсітэцкія гады былі для Тарашкевіча школай грамадской работы, ён быў актыўным арганізатаром беларускага зямляцтва, затым старшинёй Беларускага навукова-літаратурнага гуртка пры універсітэце, якім кіраваў прафесар граф Б.І.Эпімах-Шытіла. Студэнты, якія былі членамі гэтага гуртка, рыхтавалі навуковую базу беларускага нацыянальнага адраджэння, дапамагалі суполцы «Загляненса» і ў наша аконца».

У 1916 г. Тарашкевіч скончыў універсітэт і па хадайніцтву прафесуры застаўся прыватдацэнтам на кафедры рускай мовы і літаратуры. Навукова сфарміраваны і палітычна падрыхтаваны 24-гадовы малады чалавек інтэнсіўна працаўаў над завяршэннем граматыкі беларускай мовы і актыўна ўключыўся ў палітычнае жыццё краіны. Калі ў 1916 г. ўзнавіла свою дзейнасць Беларуская сацыялістычная грамада (БСГ), Тарашкевіч стаў членам яе левага крыла, у якім былі З.Жылуновіч і А.Чарвякоў. Гэтая частка БСГ выступала за нацыянальна-культурную аўтаномію Беларусі ў рамках Расіі, у адрозненне ад «незалежнікаў», якія выступалі за самастойную беларускую дзяржаву.

У 1918 г. А.Гарун, С.Рак-Міхайлоўскі, браты І. і А. Луцкевічы ўтварылі Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю (БСДП), членам якой стаў і Тарашкевіч. Задачай гэтай партыі было стварэнне незалежнай дэмакратычнай рэспублікі эвалюцыйным шляхам.

Перыяд 1918–21 гг. быў для Браніслава Тарашкевіча перыядам хваляванняў, ваганняў і канчатковага выбару шляху. Ішла гра-

мадзянская вайна, Беларусь была арэнай жорсткіх баёў.

Летам 1918 г. Тарашкевіч з Петраграда праз Фінляндыю прабіраеца ў Вільню, прыкладае шмат намаганняў каб адкрываць беларускія школы. У гэты час ён выдае сваю вядомую «Беларускую граматыку для школ», працуе на ніве адукацыі і асветы народа. У 1919 г. ён працаў вікладчыкам беларускай і грэчаскай моў у Мінскім беларускім педагогічным інстытуце, у 1920 г. — рэферэнтам дэпартамента асветы т. зв. Сярэдняй Літвы, у 1921–22 гг. — дырэктарам Віленскай беларускай гімназіі. У 1921 г. Тарашкевіч стаў адным з заснавальнікаў і кіраунікоў Таварыства беларускай школы (ТБШ).

Намаганнямі дзеячу нацыянальнага адраджэння ў пачатку 20-х гадоў на тэрыторыі Захадняй Беларусі было адкрыта каля 200 беларускіх школ, настаўніцкая семінарыя ў Барунах, гімназія і настаўніцкія курсы ў Радашковічах.



Мемарыяльная дошка на доме, дзе жыў і працаўаў Браніслаў Тарашкевіч.

У 1921 г. беларускія адраджэнцы зразумелі, што Польшча не дасць Беларусі самастойнасці і дзяржаўнасці. Пачынаецца барацьба за захаванне нацыянальнай самабытнасці і культуры беларусаў з выкарыстаннем легальных і інсігналных структур і сродкаў: грамадскіх арганізацый, парламента, падпольнай партыйнай работы, забастовак і маніфесцатаў. Пачаткам барацьбы сталі выбары ў сейм 1922 г. Тарашкевіч уваходзіў у Беларускі цэнтральны выбарчы камітэт і вядзе барацьбу за месцы ў сейме Польшчы для беларускага народа. У выніку ў сейм было абрана 11 дэпутатаў (паслоў) ад беларусаў і 3 у сенат. Яны ўтварылі Беларускі пасольскі клуб, старшыней якога абраўся Браніслаў Тарашкевіч. З 1923 г. яго пастаянным месцам жыхарства былі Радашковічы. Выкарыстоўваючы права пасла, Тарашкевіч вядзе барацьбу за перадачу зямлі сялянам без выкупу, навучанне ў школах на беларускай мове, тэртыярыйную аўтаномію.

У 1923 г. ў выступленні ў сейме ён заявіў: «Мы пераступілі нарог сейма Рэчы Паспалітай... каб не толькі перад Польшчай, але і перад усім светам засведчыць, што жыве народ беларускі...». У хуткім часе Тарашкевіч зразумеў, што польская ўлады не выконваюць патрабаванні працоўных Заходняй Беларусі і легальная форма барацьбы не прыносяць поспеху. Ён наладжвае контакты з кіраўнікамі КПЗБ, а ў снежні 1925 г. ўступае ў партыю і ўдзельнічае ў 3-й канферэнцыі КПЗБ у Маскве. У гэтым годзе рэвалюцыйная настоечнасць дэпутатаў сейма на чале з Тарашкевічам выходзяць з Беларускага пасольскага клуба і утвараюць сваю фракцыю — Пасольскі клуб Беларускай сялянска-работніцкай грамады. А ў чэрвені 1926 г. Беларуская сялянска-работніцкая грамада (БСРГ) пачала працаўаць як легальная масавая арганізацыя.

Менш чым праз год Грамада налічвала каля 2 тыс. арганізацый і каля 120 тыс. членоў. Узначаліў Грамаду Браніслаў Тарашкевіч. Трыбунал Грамады былі газеты «Беларуская ніва» і «Беларуская справа». Грамада працаўвала ў цесным контакце з Таварыствам беларускай школы. Масавы народны рух напужаў польская ўлады і ўжо ў 1926 г. пачаліся працэсы следаванні членоў Грамады. У студзені 1927 г. працаўлілася хвала арыштаў членоў гэтай арганізацыі. Сярод арыштаваных тады быў і Б. Тарашкевіч. Дзейнасць Грамады была заба-

ронена. У лютым — маі 1928 г. ў Вільні судзілі 56 кіраўнікоў народных мас Заходняй Беларусі. Браніслаў Тарашкевіч, Сямён Рак-Міхайлоўскі, Пётр Мятла і Пётр Валошын атрымалі па 12 год турмы. Ім ставіўся ў віну намер адараўцаў ад Польшчы «ўсходнія крэсы». На судзе Тарашкевіч заявіў: «Мы хацелі быць людзьмі, але нам у гэтым адмовілі».

У турме ён працаваў над карэннай перапрацоўкай сваёй «Беларускай граматыкі для школ» і выдае ў 1929 г., а таксама перакладае на беларускую мову «Іліяду» Гамера.

У астрозе Тарашкевіч даведаўся, што ў 1928 г. ён абраны правадзейным членам Акадэміі навук БССР.

У 1929 г. апеляцыйны суд зменіў Б. Тарашкевічу тэрмін да 6 гадоў, а ў 1930 г. спецыяльным распараджэннем презідэнта Польшчы ён быў выпушчаны з турмы і зноў пасяліўся ў Радашковічах, дзе жыла яго жонка з сынам і сваякамі. Браніслаў Тарашкевіч не пакінуў барацьбу. Па даручэнні ЦК КПЗБ ён канспіратыўна накіроўваў дзейнасць рэвалюцыйна-дэмакратычнай і нацыянальна-вызваленчай арганізацыі «Змаганне», аднак у лютым 1931 г. зноў быў арыштаваны і ў лістападзе 1932 г. асуджаны на 8 год турмы і 10 год пазбаўлення грамадзянскіх правоў. У Беларусі і краінах Еўропы паднялася хвала барацьбы за яго вызваленне. У верасні 1933 г. па аблісце палітвязнямі Тарашкевіч, замест якога савецкімі ўладамі быў вызвалены з Салавецкага лагера і перададзены польскаму боку беларускі драматург Ф. Аляхновіч, перехаў жыць у СССР. Працаваў у Міжнародным аграрным інстытуце ў Маскве. 6 мая 1937 г. ён быў арыштаваны АДПУ СССР па сфальсіфікованай справе так званага «Беларускага нацыянальнага цэнтра», 5 студзеня 1938 г. прыгавораны камісіяй Наркамата ўнутраных спраў СССР і прокурорам СССР («двойкай») да смяротнага пакарання, 29 лістапада таго ж года — расстрэляны. Так заўчасна і недарэчна абарвалася жыццё аднаго з лепшых сыноў беларускага народа.

Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч быў пасмяротна рэабілітаваны Ваеннаю калегіяй Вярхоўнага суда СССР 26.1.1957 г. «ў сувязі з адсутнасцю саставу злачынства».

Падрыхтавала Л. І. Карповіч.